



# Інфармацыя па тэхніцы бяспекі

## Важная інфармацыя па тэхніцы бяспекі

Перад выкарыстаннем прылады азнаёмцеся з інфармацыяй па тэхніцы бяспекі.

- Выкарыстанне неарыгінальных кабеляў, зарадных прылад або акумулятараў можа прывесці да ўзгаранняў, выбухаў і іншых небяспечных сітуацый.
- Выкарыстоўвайце толькі фірмовыя аксэсуары, сумяшчальныя з вашай прыладай.
- Выкарыстоўвайце гэту прыладу пры тэмпературы ад 0°C да 40°C. Захоўвайце прыладу і аксэсуары пры тэмпературы ад -20°C да 45°C. Выкарыстанне гэтай прылады ў асяроддзях па-за межамі гэтага тэмпературнага дыяпазону можа прывесці да пашкоджання прылады.
- Калі прылада пастаўляецца з убудаваным акумулятарам, не спрабуйце замяніць яго самастойна, каб пазбегнуць пашкоджання акумулятара або прылады. Акумулятары павінны быць замененыя толькі ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры.
- Зараджайце прыладу толькі з дапамогай камплектнага або арыгінальнага кабеля і адаптара. Выкарыстанне іншых адаптараў можа прывесці да ўзгарання, паразы электрычным токам, а таксама да пашкоджання прылады і адаптара.
- Пасля завяршэння зарадкі, аддзяляйце адаптар ад разетки і ад прылады. Не зараджайце прыладу больш за 12 гадзін.
- Не спрабуйце самастойна мадыфікаваць відэлец або шнур харчавання. Перад ачысткай зараднай прылады заўсёды адключайце яе ад сеткі.
- Не выкідвайце прыладу ці старыя акумулятары разам са звычайным смеццем. Пры пэўных умовах акумулятары могуць выбухнуць або загарэцца. Дзейнічайце ў адпаведнасці з мясцовымі правіламі па ўтылізацыі прылад, акумулятараў і іншых аксэсуараў.
  - Не разбірайце, не ўдарайце, не разбівайце і не спальвайце акумулятар. У выпадку дэфармацыі неадкладна спыніце выкарыстанне акумулятара.
  - Не дапускайце кароткага замыкання акумулятара, каб пазбегнуць перагрэву, апёкаў і іншых траўмаў.
  - Не пакідайце акумулятар у месцах з падвышанай тэмпературай. Перагрэў можа прывесці да выбуху.
  - Не разбірайце, не ўдарайце і не разбівайце акумулятар, каб пазбегнуць працёкаў, перагрэву і выбухаў.
  - Каб пазбегнуць выбуху і ўзгарання, ня спальвайце акумулятар.
  - Неадкладна спыніце выкарыстанне акумулятара, калі было заўважана змяненне колеру, дэфармацыя, анамальны перагрэў або набраканне.
- Прылада павінна заўсёды заставацца сухой. Не захоўвайце і не выкарыстоўвайце прадукт і яго прыналежнасці ў асяроддзі з падвышанай вільготнасцю або тэмпературай, а таксама побач з адкрытым агнём.
- Каб пазбегнуць анулявання гарантыі, не разбірайце і ня мадыфікуйце прыладу і яе аксэсуары. Калі якая-небудзь частка прылады не працуе належным чынам, звярніцеся ў службу падтрымкі Мі або прынясіце прыладу ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- Каб пазбегнуць з'яўлення праблем са слыхам, не выкарыстоўвайце навушнікі і прыладу на максімальным узроўні гучнасці на працягу доўгіх прамежкаў часу.
- Перад ачысткай і абслугоўваннем прылады зачыніце ўсе праграмы і адлучыце прыладу ад усіх іншых прылад/кабеляў.
- Для ачысткі прылады і яе аксэсуараў выкарыстоўвайце сухую чыстую мяккую тканіну. Не выкарыстоўвайце агрэсіўныя хімікаты або мыйныя сродкі для ачысткі прылады і яе аксэсуараў.
- Не выкарыстоўвайце знешняе награвальнае абсталяванне, напрыклад, мікрахвалевую печ або фен, для сушкі прылады і яе аксэсуараў.

## Бяспека дзяцей

- Захоўвайце прыладу і ўсе аксэсуары у месцах, недаступных дзецям. Не дазваляйце дзецям гуляць з прыладай, жаваць яе ці праглынаць прылада або любыя яе аксэсуары, каб пазбегнуць рызыкі ўдушша.

## Экстранныя выклікі

- З-за змяненняў у сетках абслугоўвання і іншых рэгіянальных адрозненняў прылада можа не выконваць выклікі ва ўсіх абласцях і пры ўсіх умовах. Для важных і экстранных выклікаў не спадзявайцеся выключна на прыладу. Галасавыя выклікі не падтрымліваюцца на Mi Pad.

## Меры бяспекі

- Выконвайце любыя правілы і законы, якія абмяжоўваюць выкарыстанне мабільных прылад пры канкрэтных умовах і ў канкрэтных асяроддзях.
- Не выкарыстоўвайце тэлефон паблізу і на аўтазаправачных станцыях, а таксама ў патэнцыйна выбухованебяспечных асяроддзях, уключаючы заправачныя зоны, пад палубамі на лодках, паліўныя або хімічныя сховішчы, раёны, дзе паветра ўтрымлівае хімічныя рэчывы або часціцы, такія як пыл або металічныя парашкі. Выконвайце патрабаванні ўсіх папераджальных знакаў аб адключэнні бесправадных прылад, такіх як ваш тэлефон або іншае радыёабсталяванне. Адключайце ваш мабільны тэлефон або бесправадныя прылады паблізу выбухованебяспечных зон або зон, у якіх размешчаны знакі, якія забараняюць выкарыстанне рацый з двухбаковай сувяззю або электронных прылад, каб не перашкаджаць выбухным работам.
- Не выкарыстоўвайце тэлефон у бальнічных аперацыйных, аддзяленнях неадкладнай дапамогі або аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі. Выконвайце дзеючыя правілы і палажэнні бальніц і медыцынскіх цэнтраў. Пракансультуйцеся з вашым лекарам і вытворцам прылады, каб вызначыць, ці можа праца вашага тэлефона перашкаджаць працы вашай медыцынскай прылады. Каб пазбегнуць магчымых перашкод у працы кардыястымулятара, трымайце мабільны тэлефон на мінімальнай адлегласці 15 см ад кардыястымулятара. Для гэтага падчас выкарыстання прыкладвайце тэлефон да процілеглага ад кардыёстымулятара вуха і не носіце яго ў нагруднай кішэні. Не выкарыстоўвайце ваш тэлефон паблізу слыхавых апаратаў, кахлеарных імплантатаў і г.д., каб пазбегнуць стварэння перашкод пры працы медыцынскага абсталявання.
- Выконвайце правілы бяспекі падчас палёту і пры неабходнасці адключайце вашу прыладу на борце паветранага судна.
- Падчас кіравання аўтамабілем выкарыстоўвайце сваю прыладу згодна з адпаведнымі правіламі і законамі.
- Каб пазбегнуць удару маланкі, не выкарыстоўвайце прыладу на вуліцы падчас навальніцы.
- Не выкарыстоўвайце прыладу для выканання выклікаў падчас зарадкі. Галасавыя выклікі не падтрымліваюцца на Mi Pad.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з падвышанай вільготнасцю, напрыклад, у ваннах пакоях. Гэта можа прывесці да паразы электрычным токам, траўмаў і пашкоджання зараднай прылады.
- Выконвайце любыя правілы, якія абмяжоўваюць выкарыстанне мабільных прылад пры канкрэтных умовах і ў канкрэтных асяроддзях.
- Пры выкарыстанні ўспышкі не набліжайце яе занадта блізка да вачэй людзей і жывёл, каб прадухіліць пагаршэнне зроку.

- Пры перагрэве прыладыне трымайце яе ў пастаянным кантакце са скурай на працягу доўгага перыяду часу, каб прадухіліць апёкі.
- Калі дысплей быў пашкоджаны, будзьце асцярожныя з вострымі бакамі або фрагментамі, якія могуць прывесці да траўмаў і парэзаў. Калі прылада разбілася на некалькі частак пасля сутыкнення з цвёрдым прадметам, не дакранайцеся да яе і не спрабуйце выдаліць зламаныя дэталі. Спыніце выкарыстанне прадукту і неадкладна звярніцеся ў службу пасляпродажнага абслугоўвання Xiaomi.

## Папярэджанне аб бяспецы

- Абнаўляйце аперацыйную сістэму вашай прылады з дапамогай убудаванай функцыі абнаўлення праграмнага забеспячэння або наведайце нашы аўтарызаваныя сэрвісныя цэнтры. Абнаўленне праграмнага забеспячэння з дапамогай іншых сродкаў можа пашкодзіць прыладу або прывесці да страты дадзеных, праблемаў бяспекі і іншых рызык.

## Рэжым чытання

- Дадзеная функцыя даступная толькі на сумяшчальных тэлефонах Mi.
- Рэжым чытання аўтаматычна зніжае ўзровень сіняга святлення, выпраменьванага дысплеем, што робіць прагляд інфармацыі больш камфортным для вашых вачэй.
- Пераключэнне ў рэжым чытання:
  - Існуе два спосабы ўключэння і адключэння рэжыму чытання:
    - 1) Правядзіце ўніз па працоўным стане, каб адкрыць Панэль апавяшчэнняў. Затым націсніце на перамыкач рэжыму чытання.
    - 2) Перайдзіце ў раздзел Налады > Экран > Рэжым чытання. На гэтым экране вы таксама можаце наладзіць аўтаматычнае ўключэнне і адключэнне рэжыму чытання і адрэгуляваць каляровую тэмпературу.
  - Карысныя парады:
    - 1) Правіла "20 - 20 - 20": рэкамендуецца кожныя 20 хвілін глядзець на любы прадмет, які знаходзіцца на адлегласці 20 футаў, на працягу 20 секунд.
    - 2) Міргніце: каб паменшыць сухасць вачэй, паспрабуйце заплюшчыць вочы на 2 секунды, а затым адкрыць іх і пачніце хутка лыпаць на працягу 5 секунд.
    - 3) Перафакусоўка: адвядзіце погляд ад дысплея смартфона ў самае аддаленае ад вас месца, а затым сфакусуйце погляд на вашым вялікім пальцу на адлегласці 30 см ад вачэй на працягу некалькіх секунд.
    - 4) Кругавыя рухі вачыма: выканайце некалькі кругавых рухаў вачыма па гадзіннікавай стрэлкі, зрабіце невялікую паўзу, а затым паўторыце супраць гадзіннікавай стрэлкі.
    - 5) Мاسаж вачэй: патрыце далоні, каб крыху сагрэць іх, а затым акуратна прытуліце іх на некалькі секунд да вашых вачэй.